

Усё перамагае любоў

Некаторыя пераможцы і тыя, хто спрынчыніўся да падрыхтоўкі конкурсу ды арганізацыі мерапрыемства па падвядзенні яго вынікаў, падзяліліся ўражаннямі і эмоцыямі ад працы — творчай і арганізацыйнай — з карэспандэнтам «ЛіМа».

Юлія АМОСАВА, удзельніца аргкамітэта, галоўны бібліограф інфармацыйна-аналітычнага аддзела Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:

— У авабязкі аргкамітэта ўваходзіла рэгістрацыя ўдзельнікаў і падтрымка сувязі з імі. Мы адказвалі на ўсе пытанні, рэагавалі на заўвагі. Працавалі круглыя суткі, бо работ было вельмі шмат. Так, некаторыя адказы аўтары атрымлівалі ў 3 гадзіны ночы, у 5 гадзін раніцы — мы не паспявалі. Кожны атрымаў лісты, слова падтрымкі. Былі дзеець, якія вельмі хваляваліся...

Дарэчы, па словах аўтараў творчых работ, яны адчувалі цікавасць да сябе з боку аргкамітэта, неабыкавасць — прымалі карысныя парады і каментары. Такое стаўленне заахвоціць іх да ўдзелу ў наступных конкурсах.

Таццяна ЛАЎРЫК, загадчыца сектара аналітычнай інфармацыі па культуры і мастацтве Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:

— Конкурс прыйшоў на «ўра», выклікаў усплеск цікавасці. Адна з першых работ прыйшла з горада Кірсана Тамбоўской вобласці — аўтарка напісала па-рускі і пераклала са слоўнікам, не валодаючы беларускай мовай. Дзяячына з Беларусі — менавіта таму ёй цікава было пайдзельнічаць. Сябры журы адзначылі гэтае эсэ — яно атрымала прыз у намінацыі «За вернасць

роднай культуры» (яе ўвялі дадаткова па прапанове аднаго з сяброў журы). Сярод аўтараў работ, напісаных па канонах крытыкі, былі вылучаны трох лаўрэаты, якія атрымалі дыпломы ў дадатковых намінацыях. Большаясць жа дасланных работ — сіквел, прыквел і спін-оф. Хочацца адзначыць і некаторых настаўнікаў, якія падрыхтоўвалі вучняў, а таксама тых, хто ўдзельнічаў у папярэдніх конкурсах. Такім чынам, дзейнасць аргкамітэта працягваецца...

Яўген СКІБСКІ, удзельнік аргкамітэта конкурсу, вядучы інжынер-праграміст аддзела суправаджэння інтэрнэт-партала Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:

— На маёй адказнасці была старонка сайта. Першапачаткова не планавалі, што будзе процым работы. Праз фантастычную колькасць удзельнікаў яе дадалося надзвычай многа. Праўда, працэс пакінуў добрае, цікавае ўражанне. Такім чынам, стала больш не толькі работы, але і радасці, што здараецца не так часта...

Аксана ДАНІЛЬЧЫК, пээтэса, сябар журы конкурсу:

— Уразіла найперш вялікая колькасць работ — сведчанне таго, што нашы ўстановы адкукацыі і культуры зацікаўлены ў падобных мерапрыемствах і актыўна іх падтрымліваюць. Выдатна, што такія ініцыятывы вітаюцца. Чыталіся эсэ з цікавасцю. І хаты частка іх была са стандартным падыходам, нямала адрознівалася арыгінальнасцю, што стала надзвычай прыемна. Былі і тыя, якія спадабаліся вельмі — так, у некалькіх эсэ па творы «На Каляды к сыну» дапускаліся думка, якая абыгрывалася ў розных варыянтах, што галоўны герой Лаўрук — пазашлюбны сын пана Шчыгельскага. Нестандартная жыщчэвая сітуація...

Андрэй КУВІК, сацыяльны педагог-псіхолаг Дзяржаўнай установы «Колінскі дзіцячы сад — сярэдняя школа» Гомельскай вобласці Жыткавіцкага раёна, пераможца ў намінацыі «23 +» (2 месцы):

— Даўно чакаў нечага падобнага, бо пішу... 30 гадоў! Праўда, пішу вершы, а тут... празаічны конкурс! Па творы, якія бярэ за душу (маецца на ўвазе апавяданне Зм. Бядулі «На Каляды к сыну»). — **Заў. рэд.!** Усе творы Бядулі добрая, але на гэты адгукнуўся найперш — бо мой узрост падышоў да таго, што апісваецца ў апавяданні. Усё мераеш на сябе: маці мая ў вёсцы, сам — у горадзе... Як прыязджае ў госці, часам здараюцца непаразуменні. Праз усё гэта перажываю, таму і апавяданне знайшло водтуж... Напісаў хутка, за гадзінку. Па першай адкукацыі я філолаг і добра ведаю творчасць Змітрака Бядулі: імкнуўся ён да реалізму, але ад сімвалізму яшчэ не адышоў, што відаць праз «трохрублёўкі ў руках», «маркі», «цёмны стогадовы лес», як беларуская традыцыя... У гэтым стылістычным напрамку і пастараўся стварыць эсэ. Лічу, што твор проста мусіў скончыцца трагічна. Пачалося ўсё з чорнага лесу — ім і zwarшылася... Але галоўная каштоўнасць у тым, што, якім бы адмоўным героям ні быў Лаўрук, усё перамагае мачярынская любоў. Яна большая за ўсё, па-над усім...

Маргарыта ШАБАР, пераможца конкурсу ў намінацыі «23 +» (3 месцы):

— Спрабавала паглыбіцца ў творчасць Бядулі, прычым не толькі ў апавяданне «Бондар», па якім пісала эсэ, але і ў іншыя. Усё пранесла праз сябе і напісала тое, што адчула. Імкнулася пераасэнсаваць гісторычныя рэаліі так, каб мінушчына і сучаснасць сышліся ў адной крапцы. І ўсё перамагае любоў...

Падрыхтавала Марыя ЯРАШЭВІЧ